

ДА ПЫТАННЯ АБ СКЛАДАННІ ПЛНА ЎРОКА МАТЭМАТЫКІ Ў I КЛАСЕ

Навучанне. Выхаванне

Найболыш распайсюджаны тып урока матэматыкі ў пачатковай школе — камбінаваны ўрок. Вядома, што класічная схема камбінаванага ўрока адлюстроўвае перш за ёсё змену дзейнасцей настаўніка і вучня па набыццю, засваенню і перапрацоўцы новай вучэбнай інфармацыі. Самымі значнымі этапамі ўрока з'яўляюцца работа над пройдзеным матэрыялам і работа над новым матэрыялам. У межах гэтых этапаў можна вылучыць падрыхтоўку да засваення новай інфармацыі, першапачатковое замацаванне атрыманых ведаў, сістэматызацыю ведаў і выкарыстаннне іх на практицы. Падобная структура ўрока мае даўнія карані і бярэ пачатак яшчэ ад методык Я. А. Каменскага і І. Ф. Гербарты.

Папулярнасць камбінаванага ўрока ў школьнай практицы (па некаторых даных доля ўрокаў названага тыпу складае каля 80 % ад агульнай колькасці заняткаў) тлумачыцца перш за ёсё тым, што ён дазваляе дасягнуць адначасова некалькіх дыдактычных мэт і пры гэтым больш поўна ўлічваць асаблівасці разумовай дзейнасці дзяцей.

Але камбінаваны ўрок мае свае спецыфічныя рысы пры арганізацыі навучання першакласнікаў. Сярод іх трэба акрэсліць найбольш грунтуюныя:

- цажкасць дакладнага вылучэння асноўных этапаў — работы над пройдзеным матэрыялам і работы над новым матэрыялам, паколькі элементы новага і пройдзенага нярэдка пранізываюць кожны этап урока і не вызначаюцца так аднасічна, як, напрыклад, у II — IV класах;
- выкарыстаннне шырокага спектра відаў пачуццяў, з дапамогай якіх першакласнікі набываюць новую інфармацыю (зрок, слых, дотык і інш.), што абумоўлена перш за ёсё псхілагічнымі асаблівасцямі дзяцей 6—7-гадовага ўзросту;
- спалучэнне калектыўнай дзейнасці пад кірауніцтвам настаўніка (работа ля дошкі, з наборным палатном і да т. п.) і індывідуальнай работы вучняў (практичныя дзеянні з геаметрычнымі фігурамі на парце, работа з падручнікам, сышткам і да т. п.).

Абапіраючыся на гэтыя і некаторыя іншыя асаблівасці, настайнікі і метадысты ўносяць свае карэктывы ў структуру ўрока

матэматыкі ў I класе. Наогул у сучаснай метадычнай літаратуры можна адзначыць імкненне аўтараў да падачы зручным для ўспрымання выглядзе як змястоўнага аспекту навучання (традыцыйных этапаў атрымання ведаў), так і фармальнага (у якім відзе дзейнасці набываюцца веды).

У распрацаваным варыянце пабудовы плана ўрока матэматыкі ў I класе мы паспрабавалі прыняць пад увагу гэтую дзве лініі. Вядома, прапануемы план дастаткова схематычны і ўмоўны, паколькі вылучаныя асона трэバ віды дзейнасці (работка з калектыўнай нагляднасцю, работа з індывідуальнай нагляднасцю, работа з падручнікам і сышткам) не могуць прэтэндаваць на ўсебаковасць ахопу шырокага спектра разумовай і практичнай дзейнасці вучняў на ўроку. Аднак пад работай з калектыўнай нагляднасцю мы будзем умоўна разумець усе віды практиканняў і практичных работ ля дошкі: гэта і работа крэйдай, і работа з наборным палатном, і мадэліраванне розных сітуацый перад класам, і г. д. Работа з індывідуальнай нагляднасцю ўключае розныя індывідуальныя дзеянні дзяцяці, іншымі словамі, дзеянні рукамі на сваім рабочым месцы: работа з мадэлямі геаметрычных фігур, работа з крэйдай на парце, работа па канструктуванню, узважванню і г. д. Работа з падручнікам і сышткам не патрабуе асобынных паясненняў.

Прапануемы план складзены з апорай на падручнік "Матэматыка 1" пад рэдакцыяй А. А. Столяра (выдавецства "Народная асвета", Мінск, 1995. Частка 1).

Тэма: "Удакладненне ўяўлення аб парнапроціеглых адносінах "вышэйшы — ніжэйшы", "большы — меншы", "старэйшы — маладзейшы".

Мэты:

Фарміраваць уменне праводзіць серыяцю прадметаў на аснове адносін "большы — меншы", "вышэйшы — ніжэйшы" і да т. п.;

пазнаёміць з мадэліраваннем адносін "вышэйшы — ніжэйшы" ў выглядзе граф-схем;



замацаваць паняцце "столькі ж";

удакладніць інтуітыўнае ўяўленне аб лагічных звязках "і", "або".

1. Работа па вызначэнню адносін "вышэйшы — ніжэйшы", "большы — меншы", "старэйшы — маладзейшы"

Работа з калектыўнай нагляднасцю	Работа з індывідуальнай нагляднасцю	Работа з падручнікам і сышткам
1 Да дошкі выходзяць два вучні. Прапануецца вызначыць на вока, хто з іх вышэйшы, хто — ніжэйшы (для гэтага трэба паставіць вучняў поплеч і параўнанаць іх па росту)	Дзеці кладуць на парту дзве палачкі рознай даўжыні, якія абазначаюць вучняў, што стаяць ля дошкі. Вызначаецца, чаму палачкі рознай даўжыні, каму адпавядае даўжэйшая палачка	
2	Прапануецца ўзяць у руکі аловак і ручку і вызначыць, што карацейшае. (Для гэтага трэба іх сумясціць.) Высвятляеца, ці падыходзяць палачкі на парце для абазначэння алоўка і ручкі	На с. 21 падручніка дзеці знаходзяць ілюстрацыі, якія адпавядаюць выкладзенай на парце мадэлі
3		У заданнях 2, 4, 6 на с. 21 падручніка вызначаецца, якая з жывёл вышэйшая за ўсіх, якая — ніжэйшая, хто не вышэйшы за каня, хто не вышэйшы за жырафу. Вызначаецца, хто маладзейшы — качка ці качаня
4	Калі выказаванні праўдзівыя (так сцвярджаць можна), дзеці ўздымаюць зялёны квадрат, калі не — чырвоны	У заданні 2 на с. 21 падручніка прапануецца вызначыць, з'яўляюцца наступныя выказаванні праўдзівымі або лжывымі. Іншымі словамі, ці можна сцвярджаць, што... вожык ніжэйшы за жырафу? (Так) вожык вышэйшы за каня? (Не) вожык ніжэйшы за жырафу і ніжэйшы за каня? (Так) вожык ніжэйшы за жырафу або ніжэйшы за каня? (Так) вожык ніжэйшы за жырафу і вышэйшы за каня? (Не) вожык ніжэйшы за жырафу або вышэйшы за каня? (Так)

2. Мадэліраванне адносін "быць вышэйшым" з дапамогай стрэлак

	Работа з калектыўной нагляднасцю	Работа з індыўідуальнай нагляднасцю	Работа з падручнікам і схыткам
<i>A. Падрыхтоўчыя практикаванні</i>			
1	У тым жа парадку фігуры размяшчаюцца на наборным палатне. Удакладняеца, каго абазначае прамавугольнік, круг, квадрат		Дзеці кладуць на выяву жырафы прамавугольнік, на выяву каня — квадрат, на выяву вожыка — круг
<i>B. Работа з двумя аб'ектамі</i> Пераход ад рэальнай сітуацыі да схемы			
1	Настаўнік размяшчае на наборным палатне круг і квадрат: 	Такія ж фігуры дзеці выкладваюць на парце	
2	Высвятляеца, якая з жывёл можа сказаць: "Я ніжэйшы за цябе". (Вожык.) Гэтая фраза абазначаеца на дошцы стрэлкай: 	Дзеці малююць такую ж стрэлку крэйдай на парце	На малюнку да задання 2 на с. 21 падручніка дзеці вызначаюць, хто вышэйшы — конь або вожык
3	Фігуры на наборным палатне мяняюцца месцамі. Высвятляеца, як цяпер намаляваць стрэлку: 	Дзеці мяняюць месцамі фігуры на парце і малююць крэйдай новую стрэлку	
4	На наборным палатне размяшчаюцца фігуры, якія абазначаюць самую вялікую і самую маленьку з жывёл	Такія ж фігуры дзеці выкладваюць на парце	Высвятляеца, якая з паказаных жывёл самая высокая
5	Вызначаеца, як правесці стрэлку, каб сказаць: "Я ніжэйшы за цябе" 	Такая ж стрэлка малюеца крэйдай на парце	
Пераход ад схемы да рэальнай сітуацыі			
1	Настаўнік малюе на дошцы стрэлку 	Такая ж стрэлка малюеца крэйдай на парце	
2	Высвятляеца, якія фігуры можна паставіць замест кропак, калі стрэлкай абазначаеца фраза "Я ніжэйшы за цябе" 	Кожны выпадак дэманструеца на парце	
3	Высвятляеца, хто заўжды гаворыць: "Я ніжэйшы за цябе". (Вожык.) Вызначаеца, колькі разоў вожык гэта гаворыць. Высвятляеца, хто ні разу гэтага не гаварыў і чаму (Жырафа. Яна вышэйшая за ўсіх і нікому не можа сказаць: "Я ніжэйшая за цябе")		

Пры мадэліраванні адносін "быць вышэйшым" з дапамогай стрэлак у якасці дадатковага матэрыялу можна прапанаваць работу з трывма аб'ектамі. Як у гэтым выпадку ажыццяўляеца арганізацыя этапаў?

Пераход ад рэальнай сітуацыі да схемы

На першым этапе настаўнік размяшчае на наборным палатне 3 фігуры (напрыклад, круг, квадрат і прамавугольнік) так, як размешчаны выявы жывёл на малюнку ў падручніку. З дапамогай стрэлак абазначаеца, што гавораць вожык, конь і жырафа. Гэта работа з калектыўной нагляднасцю. Работа з індыўідуальнай нагляднасцю заключаецца ў тым, што дзеці выкладваюць на парце такія ж фігуры і крэйдай малююць стрэлкі. На другім этапе фігуры перастаўляюцца рознымі способамі, у кожным выпадку малююцца новыя стрэлкі і высвятляеца, што яны абазначаюць. Гэта робіцца на наборным палатне (работа з ка-

лектыўной нагляднасцю) або на парце (работка з індыўідуальнай нагляднасцю).

Пераход ад схемы да рэальнай сітуацыі

На першым этапе на дошцы (работка з калектыўной нагляднасцю) або на парце (работка з індыўідуальнай нагляднасцю) малюеца схема з трывма кропкамі і высвятляеца, якія фігуры можна паставіць замест кропак. Кожную прапанову пажадана аргументаваць. На другім этапе запоўненая схема аналізуеца. Вызначаеца, чаму, напрыклад, у размове вожыка, каня і жырафы вожык два разы сказаў: "Я ніжэйшы за цябе", чаму жырафа не сказала гэтага ні разу, а конь сказаў гэта толькі адзін раз. На трэцім этапе можна арганізаваць работу з індыўідуальнай нагляднасцю — скласі некалькі розных схем са стрэлкамі, на якіх дзеці замест кропак (трох аб'ектаў) будуть раскладваць розныя фігуры і тлумачыць значэнне адпаведных стрэлак.

3. Серыяцыя прадметаў у адпаведнасці з адносінамі "вышэйшы — ніжэйшы", "большы — меншы"

Работа з калектыўнай нагляднасцю	Работа з індывідуальнай нагляднасцю	Работа з падручнікам і сышткам
1	Прапануеца крэйдай на парце правесці столкі палачак, колькі намалявана матрошак (большая палачка адпавядзе большай матрошцы), размясцішы іх у тым жа парадку — у парадку памяняшэння	На малюнку да задання 1 на с. 21 падручніка вызначаецца, што матрошки размяшчаюцца ад большай да меншай, калі разглядаць іх злева направа. Тлумачыца, што ў гэтym выпадку яны размяшчаюцца ў парадку памяняшэння
2	На наборным палатне выстаўляюцца матрошки ў другім парадку — у парадку павелічэння. Тлумачыца, што пры гэтым яны размяшчаюцца ад меншай да большай, калі разглядаць іх злева направа	Дзеці крэйдай на парце малююць столкі ж палачак у парадку павелічэння, колькі матрошак выстаўлена на наборным палатне
3	Прапануеца крэйдай на парце намаляваць столкі палачак, колькі яблыкаў на малюнку (большыя яблык абавязнаеца большай палачкай), і размясціць іх у адпаведнасці з малюнкам	Высвятляеца, у якім парадку размяшчаюцца яблыкі на малюнку да задання 3 на с. 21 падручніка — у парадку павелічэння або ў парадку памяняшэння
4	Прапануеца на наборным палатне выставіць яблыкі ў парадку павелічэння (памяняшэння)	Адпаведна змяняеца малюнак на парце

4. Самастойная работа

Работа з калектыўнай нагляднасцю	Работа з індывідуальнай нагляднасцю	Работа з падручнікам і сышткам
1		Прапануеца закрыць выяву жабы на малюнку да задання 5 на с. 21 падручніка маленькім квадратам і выказаць здагадку, колькі такіх квадратаў спатрэбіца, каб закрыць выяву журоўля
2		Дзеці малююць у сыштках столкі кругоў, колькі квадратаў спатрабілася

Думаеца, што было б цікава і павучальна, калі б на старонках часопіса настаўнікі пачатковых класаў і метадысты абмяняліся сваімі думкамі па адзначанай праблеме і прадставілі свае варыянты афармлення плана ўрока матэматыкі ў 1 класе.

М. А. УРБАН,

кандыдат педагогічных навук, дацэнт кафедры матэматыкі і методыкі яе выкладання БДПУ імя Максіма Танка.

НОВЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ

Одна из главных задач начальной школы — научить ребенка читать и писать. Как ее выполнить с наименьшим ущербом для ученика? Как облегчить процесс овладения навыками чтения и письма? В данной статье, написанной в форме беседы заинтересованных лиц, сделана попытка ответить на эти и другие вопросы, волнующие учителей и родителей.

Участники беседы:

Надежда Петровна, 42 года, учительница начальных классов, имеет высшую квалификационную категорию, с ее мнением считаются в школе.

Вера Павловна, завуч начальных классов.

Иван Иванович, инженер, заботливый отец.

Вася, его сын, ученик начальной школы.

Елена Ивановна, 30 лет, учитель-новатор.

Вася. Папа, не хочу читать! Можно поиграть в компьютерные игры? А мультики посмотреть можно?

Иван Иванович. Просто невозможно усадить ребенка за книгу! В твои годы меня было не оторвать от приключений и фантастики.

Надежда Петровна. Ну почему дети так плохо читают? Работаем в классе, закрепляем дома, а проблемы в обучении чтению существуют.

Причин множество:

извлечь информацию из книги значительно труднее, чем из других источников (телевизор, компьютер);

тематика и уровень информативности учебных текстов не в полной мере отвечают запросам школьников;

методы обучения чтению не соответствуют поставленным задачам.

Чтение, по определению Д. Б. Эльконина, — процесс воссоздания звукового образа по графической модели. Акцент традиционной методики обучения чтению на самостоятельное воссоздание звукового образа слова провоцирует появление вредных привычек. Об этих привычках говорят О. А. Андреев и Л. М. Хромов в книге "Техника быстрого чтения". Самая распространенная из таких привычек — регрессия глаз или непривычная, механическая, повторная фиксация глазами одного и того же участка текста (слова). При медленном чтении регрессия — довольно частое явление и обычно составляет от 10 до 15 фиксаций для текста объемом 100 слов.

Используемая в традиционном чтении система упражнений создает устойчивый стереотип скрытой (а иногда и явной) артикуляции, которая ограничивает скорость чтения. В итоге чтение молча (про себя) лишь незначительно превышает скорость чтения вслух. "Привычка проговаривать слова, — пишут О. А. Андреев и Л. Н. Хромов, — присуща большинству читателей. Формируется она в детстве, когда учатся читать". Учитель, который длительное время требует, чтобы ученики читали громко, проговаривая каждое слово, не подозревает, что на какой-то стадии обучения такое чтение из фактора развития превращается во вредную привычку. В дальнейшем ребенку нужно переучиваться, чтобы овладеть быстрым чтением. Конечно, существует система упражнений, которые частично снимают тормозящий эффект артикуляции. Это чтение со сжатыми губами, чтение с предметом, зажатым в зубах, чтение с широко открытым ртом и языком, прижатым к небу, и т. д.